

*Аляксандар Вабінчэвіч (Бярэсі)  
кандыдат гітарычных навук,  
нам. дэкана гісторычнага факультэта БрДУ*

## З гісторыяграфіі гісторыі Заходняй Беларусі 1920 – 30-х гадоў: пытаць перыядызацыі нацыянальна-вызвольнага руху

Заходнебеларуская тэматыка пачала цікавіць гісторыкаў БССР яшчэ ў 1920 – 30-я гады. Пры гэтым пытаць нацыянальна-вызвольнага руху з ідэалагічна-кан'юнктурных меркаванняў займалі прыярытэтнае месца. Безумоўна, што выдадзеныя тады брашуры і кнігі мелі не столькі навуковы, колькі прапагандысцкі, палітычныя харктор. Разгорнутая ў пачатку 1930-х гадоў барацьба супраць “нацыянал-дэмакратызму”, сталінскія рэпрэсіі, а таксама слабая крыніца знаўчай базы, не спрыялі грунтоўным даследаванням нацыянальна-вызвольнага руху. Таму і не вялася сур’ёзная гутарка пра яго перыядызацыю.

Толькі з “хрушчоўскай адлігай” у другой палове 1950-х гадоў пачалося шырокамаштабнае вывучэнне гісторыі Заходняй Беларусі. Нааснове ўведзеных у навуковы зварот архіўных крыніцаў былі надрукаваныя зборнікі дакументаў і матэрыялаў, манографічныя работы, артыкулы. Акрамя таго, У.А.Палуяном, І.У.Палуяном, А.М.Мацко, П.І.Зялінскім, А.А.Сарокіным, У.Ф.Ладысевым, А.А.Віхравым, М.А.Бабром і інш. былі падрыхтаваныя і абароненыя дысертациі па розных аспектах нацыянальна-вызвольнага руху ў Заходняй Беларусі. Галоўная ўвага звязралася на вывучэнне пісторыі КПЗБ. Дзейнасць іншых палітычных партыяў і арганізацый, што не былі пад упłyвам камуністыкі, не закраналася ці асвятлялася неаб’ектыўна, тэндэнцыйна, з неадекватнымі ацэнкамі. Гэта і прадвызначыла зайдзялізм, палітызованы харктор перыядызацыі. Асноўныя перыяды разглядаліся ў кантэকсте класавай метадалогіі. Была ўзята за аснову перыядызацыя рэвалюцыйна-дэмакратычнага напрамку вызваленчага руху (гэта найперш КПЗБ).

Нацыянальна-дэмакратычныя сілы Заходняй Беларусі не ўпісваліся ў распрацаўваную да канца 1980-х гадоў храналагічную схему. Вылучаліся наступныя перыяды:

**1919-1920 г.** – акупацыя польскімі войскамі тэрыторыі Беларусі; разгортванне барацьбы супраць польскіх акупантатаў.

**1921 – сярэдзіна 1920-х г.** – наладжванне вызваленчай барацьбы пасля ўваходжання заходнебеларускіх земляў у склад II Польскай рэспублікі. Акцэнг рабіўся на стварэнні і станаўленні КПЗБ. Праблемы партызанскаага руху (беларускай партызанкі), Беларускага пасольскага клубу, Таварыства беларускай школы, іншых нацыянальна- і хрысціянска-дэмакратычных арганізацый недаследаваліся.

**1925-1929** г. – дзейнасць Беларускай сялянска-рабочаніцкай Грамады, КПЗБ і клуба “Змаганне” (грамадаўскі перыяд). Паводле канцептуальных высноваў беларускай савецкай гісторыяграфіі, пад уплывам Грамады актыўізаваўся ўвесе вызвольны рух (“эффект Грамады”). ТБЩ, якое ў 1921-1925 г. мела пераважна інтэлігэнцкі характар, вузкуюсацыйскую базу, у 1926-1929 г. пераўтварылася ў масавую рэвалюцыйную-дэмакратычную арганізацыю. Партыі, дзеячы, якія мелі адрозненія ад іх палітычных платформ, погляды, разглядаліся ў межах дадзенага перыяду ў негатыўным плане. Беспадстаўна сцвярджалася, што яны імкнуліся звесці сваю дзейнасць да нацыяналізму, згодніцтва, буржуазнага культурніцтва і г.д.

**1930-1933** г. – вызвольны рух ва ўмовах сусветнага эканамічнага кризісу. Палітыка КПЗБ ацэньвалася як лявацка-сектантскі падыход. Беларускія нацыянальныя палітычныя партыі і арганізацыі (Беларуская Хрысціянская Дэмакратыя, Беларускі Інстытут Гаспадаркі і Культуры і інш.) ацэньваліся адмоўна. Адчувалася “спадчына” навешаных на заходнебеларускія дэмакратычныя сілы, якія не прымалі сацыялістычных ідэі, ярыкоў аб іх нацыянал-фашистыскай сутнасці. У працах гісторыкаў перарабольшваўся рэальны ўплыў заходнебеларускіх камуністаў.

**1934-1939** г. – нацыянальна-вызвольная барацьба ва ўмовах новай тактыкі і стратэгіі міжнароднага камуністычнага руху (VII кангрэс Камінтарна, II з’езд КПЗБ), скіраваных на адзінства дзеяния і стварэнне шырокага антыфашистыскага народнага фронту.

Аднак ў гэты час асноўнай, на наш погляд, была тэндэнцыя на самазахаванне беларускага этнасу ва ўмовах разгрому арганізаваных структураў намаганнямі як санацыйнага, так і сталінскага рэжымаў.

Як бачым, аднабаковая абсалютызацыя рэвалюцыйна-дэмакратычнага крыла вызвольнага руху Заходняй Беларусі прадвызначыла храналагічныя рамкі перыяду, іх сутнасць напаўненнем. Перыядызацыя вызвольнага заходнебеларускага руху не мела разыходжання з перыядызацыяй навейшай гісторыі. Большасць кніг, дысертацыйных даследаванняў 1950 – 80-х г. былі прысвечаныя асобным перыядам. Толькі адзінкавыя работы ахоплівалі ўсе аспекты канкрэтнай тэмы. У асобных выпадках аўтары адыходзілі ад выпрацаванай перыядызацыі ў вызначенні храналагічных межаў даследавання. Так, У.А.Палуян у адной манографіі асвятляў гісторыю Грамады ў 1925 – першай палове 1927 г., а ў другой – працягваў разглядаць падзеі з сярэдзіны 1927 да канца 1929 г.<sup>1</sup> Гэта ніколікі не азначала адхілення ад ужо замацаванай перыядызацыі.

З канца 1980-х г. у гісторыяграфіі гісторыі Заходняй Беларусі адбыліся кардинальныя зруші, выкліканыя адыходам ад манапольнай класавай метадалогіі і ўвядзеннем у наўку новыя звароты новых, раней недаступных, архіўных дакументаў. У работах 1990-х г. пытанні гісторыі КПЗБ разглядаліся толькі ў канексіі асобных даследчыцкіх проблемаў. Адзін У.Ф.Ладысеў у шэрагу артыкулаў пераасэнсаваў

<sup>1</sup> Палуян У.А. Беларуска я сялянска-рабочая Грамада. Мінск, 1967; ён жа. Революционно-демократическое движение в Западной Белоруссии (1927 – 1939 гг.). Минск, 1978.

няпросты лёс заходнебеларускага камуністычнага руху. Узнятая навукоўцамі праблемы, выкладзеныя імі высновы так і ці інакш укладваліся ў рэчышчанацыянальна-дзяржаўнай канцепцыі гісторыі Беларусі.

У адрозненне ад папярэдніх дзесяцігодзяў у 1990-я г. працы па заходнебеларускай проблематыцы не вызначаліся дэталёвай перыядызацыяй. Назіраліся спрабы правесці парадынальны аналіз грамадска-палітычнага і нацыянальна-культурнага жыцця ў дзвюх разарваных частках беларускага этнасу – у БССР і Заходній Беларусі (мяркуем, што ёсё-такі сапраўдны комплексны парадынальны аналіз яшчэ наперадзе). Рабіліся заходы ў напрамку сінхранізацыі перыядызацыі гісторыі Беларусі і сусветнай гісторыі. Зыходзячы з гэтага, у нацыянальна-вызвольным руху Заходній Беларусі вылучалі 2 асноўныя перыяды – 1920-я і 1930-я гады. Напрыклад, у “Нарысах гісторыі Беларусі” (ч.2) (Мінск, 1995) прысутнічаюць адпаведна два параграфы – “Нацыянальна-вызваленчы рух у 1921 – 1929 г. Дзеянасьць палітычных партый і рухаў” і “Барацьба засацыяльнае і нацыянальнае вызваленне ў 1930 – 1939 г.” У межах гэтых двух перыядоў разглядаліся разнастайныя ідэйна-палітычныя сілы вызвольнага руху. У асобных працах захаваліся старыя падыходы да перыядызацыі. Так, у адной калектывай работе адзначаны 4 хвалі нацыянальна-вызвольнага руху: 1) 1923 г.; 2) 1926 – пачатак 1927 г.; 3) 1931 – 1933 г.; 4) 1936 – 1937 г.<sup>2</sup> Яны не выглядаюць абрэгутаванымі. Гаварыць пра ўздым вызваленчай барацьбы ў 1931-1933 г. не даводзіцца, бо ўгэты час адбыўся занядаб ТБШ, сама КПЗБ падвяргалася жорсткім ударам як пілсудчыкаў, так і бальшавіцкіх уладаў і г.д.

Лічым, што пры распрацоўцы перыядызацыі нацыянальна-вызвольнай барацьбы ў Заходній Беларусі неабходна выкарыстаць ранейшую перыядызацыю, але з улікам сучаснай метадалагічнай асновы. У такім выпадку была б апраўданай такая перыядызацыя: 1) 1919 – 1920 г.; 2) 1921 – 1924 г.; 3) 1925 – 1929 г.; 4) 1930 – 1939 г.

### **Пытаній да Аляксандра Вабішчэвіча:**

*Уладзімір Калаткоў (Менск):* Мне здаецца, у Вас выпадае з кантэксту перыядызацыі такі важны аспект як культурны. Я маю на ўвазе культурны аспект у змаганні за беларускую школу, дзеянасьць ТБШ. Можа варта ў перыядызацыі вызвольнага руху ў Заходній Беларусі мець на ўвазе і гэты аспект?

### **Адказ В.Вабішчэвіча**

Сапраўды, нацыянальна-вызвольны рух у Заходній Беларусі быў шматплавай з’явай і меў розныя плыні. У тым ліку вялікую асветніцкую плынь, якая была прадстаўлена шматлікімі інстытутамі, у першую чаргу, Таварыствам бела-

<sup>2</sup> Гісторыя Беларусі: у 2 ч. Ч.2 /Пад рэд. Я.Новіка, Г.Марцулія. Мінск, 1998. С. 199.

рускай школы. На жаль, гэты асветніцкі рух не так падрабязна асвятляўся беларускай савецкай гісторыяграфіяй. І таму ёсьць шэраг прычынаў. Па-першае, існавалі ідэалагічныя табу. Безумоўна, многія пытанні, многія перыяды ў дзеянасці таго ж ТБШ (я маю на ўвазе, напрыклад, 1921 – 25-я г.) не маглі закранацца. Па-другое, недаступнасць многіх архіўных крыніцаў, абмежаванасць доступу да іх таксама не давала магчымасці заняцца гэтай проблемай.

Тым не менш, адзначу, што да здзейсненага і ў беларускай савецкай гісторыяграфіі, і ў гісторыяграфіі Польскай Народнай Рэспублікі (тут я маю на ўвазе найперш Аляксандру Бергман) варты адносіцца ўважліва, але з улікам тых акалічнасцяў, праякія я гаварыў. Шмат было зроблена і, безумоўна, шмат яшчэ трэба зрабіць.

Калі разглядаць той жа асветніцкі рух, то трэба даследаваць не толькі дзеянасць беларускіх культурна-асветніцкіх суполак (што рабілася і робіцца), але і іншых нацыянальных арганізацый – яўрэйскіх, рускіх, украінскіх, літоўскіх. У тым ліку і краязнаўчы рух, які разгарнуўся ў Заходняй Беларусі ў канцэце ідэі рэгіяналізму, вельмі папулярны у колах польскай інтэлігенцыі 20-х г. Сапраўды асветніцкі рух мусіць стаць предметам сур’ёзных даследаванняў.

### **Дыскусія па дакладу А. Вабішчэвіча**

*Генадзь Сагановіч (Менск):* Стадар Вабішчэвіч мой зямляк, але мушу запярэчыць аднаму з выкладзеным ім тэзісаў. Мяне літаральна заявляю, калі ён сказаў, што даследуючы гісторыю Заходняй Беларусі, павінны ўлічваць сінхроннасць. Пра сінхроннасць мусім забыцца і адкінуць, калі мы даследуем сваю гісторыю. Таму што, у прынцыпе, сінхроннасць – адзін з самых страшных траянскіх коней, якіх падсоўвае гісторыку перыядызацыя. Гісторыя не можа развівацца сінхронна, мы проста нацягваем свае рэаліі на чужую матрыцу, калі яе прымаем. І невыпадкова, “аналісты” так скептычна ставяцца да філосафаў ў гісторыі, да макрагістарычных схемаў, да Тойнбі і г.д. Патрэбна зыходзіць найперш з уласных рэаліяў.

*Аляксандар Вабішчэвіч:* Згодны з заўвагай, што нельга вось так катэгарычна заяўляць аб сінхроннасці. Але тым не менш, мы павінны разглядаць тую ж гісторыю Заходняй Беларусі ў канцэце і агульнанацыянальной, і агульнарэгіональной, і агульнаеўрапейской гісторыі. Напрыклад, Грамада – гэта з'ява не толькі нацыянальная, але і ўсходнееўрапейская. Яна была адной з самых масавых легальных арганізацый ва Усходняй Еўропе ў другой палове 20-х г. Гэтая з'ява, як бачым, выходитці за межы Заходняй Беларусі.

*Алег Латышонак (Беласток):* Лічу, што гісторыю Заходняй Беларусі трэба сінхранізаваць, прынамсі, з гісторыяй БССР. У падручніках асобна разглядаецца БССР, асобна – Заходняя Беларусь. Аднак у 20 – 30-я гады ў гісторыі БССР і Заходняй Беларусі выразна выступаюць тыя самыя з'явы. Напрыклад, памеры гвалту па Беларусі былі рознымі, але тэндэнцыі – адноўлькавыя.